

## “НЕПЕРАМОЖНАЙ ПОЎНІ ЗЗЯННЕ”

### ВЯСНОВЫ ВЕЦЕР

Паўночны вецер  
Дзьме штосілы!  
Я не баюся:  
Ён мне мілы.

Ірве плашчы,  
З рук — парасоны...  
Я не крыўдую:  
Улюбёны!

Не захінаюся —  
Дурэю,  
Бо веру,  
Што не захварэю,

І шью ветру  
Адкрываю:  
Цалуй-мілуй —  
Цябе кахаю!

### СОНЦА І ПОЎНЯ

Што нас усіх — усіх! — яднае?  
Бог і прырода маладая.  
І тое залатое сонца,  
Чыё віно мы п'ем бясконца...

А ноччу ўздыдзе, як каханне,  
Непераможнай поўні ззянне!  
Перад прыродаю і краем  
Мы вінаватыя (і знаем).

### БІБЛІЯТЭКА

Расці, як сад, красуй, як кветка,  
Збірай сяброў, бібліятэка!  
У гэтай сферы-парадызе  
Служыць далей я буду кнізе.

### ВЯЛІКДЗЕНЬ

Мякіш жоўты, разынкі, мак —  
Пакрышыліся.  
Шызы голуб і чорны грак  
Пасварыліся.

Голуб, горада валадар, —  
Дзяўбці кінуйся.  
Чорны грак, грозны неба дар, —  
Біцца рынуўся...

Я ішла, разамкнуйшы круг,  
З дому ў вечнае.  
І — убачыла гэтых двух  
Пад алешынай.

Як эмблема, як сімвал, як  
Непарушнае —  
Шызы голуб і чорны грак:  
Беларусь мая.

### ДАГЭТУЛЬ МНЕ ЯШЧЭ ЦІКАВА

Узрост  
Свае дыктую ролі:  
“Такой —  
Не буду ўжо ніколі...”

Я толькі сведка  
І глядач,  
Чужога запісу  
Чытач.

Дагэтуль  
Мне яшчэ цікава,  
Што злева,  
Спераду і справа.

Але ўсё больш маўчу,  
Як сяду,  
Бо ўспамінаю дні,  
Што ззаду.

### МОЙ ЦЕНЬ

“Добры вечар! —  
Сказаў мне цень. —  
Я вярнуўся...  
Ці — добры дзень?..”

Я адсунула  
Штору ўбок:  
“Добры дзень...  
Тым, што ты не ўцёк!”

Я чакала цябе  
Усю ноч,  
Не прыжмурвала  
Шэрых воч...”

“Шчэ не вечар”, —  
Зрабіў ён крок.  
Адно цела.  
І слых. І зрок.

### СВЯТА

Як матылька, не накалолі  
Мяне іголкай на кардон.  
Тваёй не буду я ніколі  
Лімонніцай — да скону дзён!

Чаго тут болей: крыўды? свята?  
Іду расшпіленая ў дождж.  
На святы красавік багаты.  
Хай гэта будзе свята, што ж!